

37. ФУНД. 10 ИСТИТУТ
СОВ. СТРОИТЕЛЬСТВА
И ПРАВА
1.12.36

Таварыш К. Е. Варашылаў у Жытоміры

Кіеў, 17 верасня. (БЕЛТА). Раніцаю 17 верасня народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаў і маршал Савецкага Саюза тав. С. М. Будзёны ў суправаджэнні камандуючага войскамі Кіеўскай Ваеннай Акругі камандарма 1-га ранга тав. І. Э. Якіра, начальніка Паўночна-ўкраінскай Кіеўскай Ваеннай Акругі армейскага камісара 2-га ранга тав. М. П. Амеіна, народнага камісара ўнутраных спраў УССР камісара дзяржаўнай бяспекі 1-га ранга тав. В. А. Баліцкага прыбылі ў г. Жытомір.

З велізарным энтузіязмам і радасцю сустракі байцы, камандзіры часцей гарнізона і ўсе працоўныя горада аднаго з лепшых саратнікаў правальнага пераходу Вялікага Сталіна, жэлезнага наркома абароны, першага маршала Савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Наркома абароны СССР сустракалі таксама кіруючыя работнікі партыйных, савецкіх і грамадскіх арганізацый акругі і горада.

Увесь шлях, па якому нарком абароны і суправаджаючы яго асобы ехалі з вазкала ў горад, быў усеяны кветкамі.

Тав. К. Е. Варашылаў зрабіў агляд войскам Жытомірскага гарнізона.

У той жа дзень нарком абароны тав. К. Е. Варашылаў сумесна з тт. Будзёным, Якірам, Баліціным і Амеіным абыў у Жытоміра ў горад Кіеў па адкрытым ваенна-спартыўным спабодніцтвам Кіеўскай Ваеннай Акругі.

Выканаць абавязкі перад дзяржавай

У дагаворы на сацыялістычна-агаспадарчыя, заключаныя паміж Беларускай ССР, Чэрнігаўскай і Кіеўскай абласцямі, узята абавязальства — «Дзяржаўны план збожжавых паставак і натуральнага за выкананне работы скончыць: па Беларускай рэспубліцы і Чэрнігаўскай вобласці да 20 верасня...».

На сёнешні дзень план збожжавых паставак па БССР выкананы на 82,4 проц., а да 20 верасня засталася толькі два дні. За пэўны перыяд — з 10 да 15 верасня — прырост у выкананні плана збожжавых паставак склаўся 5,3 проц. Як бачым, выкананне абавязальства, узятага па сапгадвору, пастаўлена пад гарызонт звыш.

Неадвальна чытаюцца дзяржаўныя пазыкі, выданыя калгасам і саўгасам.

У ліку самых адстаючых у рэспубліцы раёнаў знаходзяцца Мазырска, Смільвіцкі, Добрушскі, Чэрвеньскі, Дзяржынскі, Пешчаніцкі, Кіраўскі, Плыскі, Лельчыцкі, Асвейскі, Рэсонскі і Лельчыцкі. Гэта зьявіліся гэтыя раёны адставаўшы ад сапгадвору, пастаўлена пад гарызонт звыш.

ЦК КП(б) і СНК БССР неаднаразова папярэджвалі гэтыя раёны аб недапушчальнасці іх адставак з збожжавых паставак. Частка з іх з'явіліся на чорную дошку. Аднак, з гэтай неабходнасці выказаў кіраўнікі пам'яўных раёнаў. Па-ранейшаму яны пачынаюць у хвасце ўсёй рэспублікі і тармажыць загатоўку.

Тое, што аднаасобны сектар выканаў свой план толькі на 64,4 проц., сведчыць аб слабай арганізацыйнай і сацыяльнай працы ў гэтых раёнах. Аднак, у гэтых раёнах неабходна пачаць сабатажу з боку некаторых аднаасобнікаў і адсутнасці належнай барацьбы з гэтым сабатажам.

Па-ранейшаму недапушчальна слаба ідзе паступленне натуральнага і штучнага збожжавых паставак аб налічанні самацэны і адсутнасці ўвагі гэтай важнейшай віду паступлення збожжавых паставак.

Яшчэ горш з выкананнем паставак па насеннай канюшыне. На 15 верасня загатоўлена толькі 18,8 проц. насення канюшыны. Па паставак СНК БССР і ЦК КП(б) БССР да 25 верасня павінен быць закончаны аб'ём канюшыны і выкананы план загатоўкі на 100 проц. па кожнаму раёну, кожнаму гаспадару. Гэта значыць, што кожную пэўную паставак загатоўлена не менш 32 проц. А загатоўлена за апошнюю пэўную паставак — 9,8 проц.

Паводле афіцыйных даных на 15 верасня, 25 раёнаў, у тым ліку Лельчыцкі, Люблінскі, Мозырска, Палатка, Чэрвеньскі і рад іншых, яшчэ зусім не пачынулі да ачыну насення канюшыны.

Гэтыя раёны яшчэ ігнаруюць паставак партыі і ўрада аб насеннай канюшыне і ў прыватнасці паставак СНК БССР і ЦК КП(б) БССР ад 10 верасня, у якой кожнаму раёну вызначана аператыўнае запланаванае выкананне паставак аб'ёма і загатоўкі насеннай канюшыны. У гэтай паставак было адзначана асаблівае адставак Чэрвеньскага, Заслаўскага, Добрушскага, Старобінскага, Сенненскага раёнаў.

Аднак гэтыя раёны не ўлічылі ўказання СНК і ЦК КП(б) БССР.

ТАВ. ВАЛКОВІЧ У ДОМЕ ЧЫРВОНОЙ АРМІІ

15 верасня сакратар ЦК КП(б) БССР тав. Валковіч наведаў Дом Чырвонай арміі ў Менску. Разам з т. Валковічам будынак аглядалі заступнік прамслова-транспартнага аддзела ЦК КП(б) БССР т. Готфрыд і намеснік наркома асветы БССР тав. Гершон. Тав. Валковіч у суправаджэнні дэпутата камісара тав. Юга і начальніка Дома Чырвонай арміі — батальёна камісара тав. Гры-

Чэрвеньскаму раёну на 15 верасня не загатоўлена ні аднаго цэнтнера насення канюшыны. Заслаўскі раён толькі запачаў «раскачывацца», у Добрушскім раёне план выкананы на 11,2 проц., — на 7 проц. ніжэй сярэдня-рэспубліканскага. Також-жа прыблізна становіцца і па астатніх раёнах.

Надаўна мы ўказвалі на неспрыяльнае адставак Барысаўскага раёна. На жаль, мы вымушаны сказаць тое самае і сёння, бо Барысаўскі раён загатоўваў толькі 7,3 проц. належнай колькасці насеннай канюшыны.

У Слуцкім раёне малатарні, прыстасаваны да абмалоту насеннай канюшыны, скарыстоўваюць на абмалот зернавых культур і гэтым самым запяваюць абмалот канюшыны.

Кіраўскі раён мае толькі 6 проц. выканання свайго плана загатоўкі канюшыны. У гэтым жа Кіраўскім раёне маюць месца наступныя абстаўкавыя факты. У калгасе «Пяцігодка» 5 гектараў насеннай канюшыны страўлі жывёлай. У калгасе «Свет» большая частка насеннай канюшыны страўлі на полі няўбранай. Побач а канцэлярыя раёна і ўсё раённае ўстаноў Кіраўска знаходзіцца калгас імя Карла Маркса, які да гэтага часу не прачынуў да абмалоту канюшыны. Аднак ні адзін з кіраўнікоў раёна не запіваўся гэтым калгасам.

У Глушчынскім раёне ёсць шмат малочнай канюшыны, але калгасы не ачынуць яе дзяржаве.

Неабходна адзначыць адставак загатоўкі канюшыны такіх раёнаў, як Мазырска — 1,4 проц., выканання плана, Быкаўскі — 4 проц., Жлобінскі — 4 проц.

Учора была навукавана паставак Бюро ЦК КП(б) БССР: «Аб ходзе абмалоту і загатоўцы насення канюшыны», у якой дасяпа большыя ачыны прычыны адставак: ЦК КП(б) БССР адзначае, што кіраўнікі раёнаў раёнаў не зразумелі значэння насення канюшыны «паўтарачы па прыкладу мінулых год праўдлівы самых недапушчальных адносін да гэтай каштоўнай культуры».

ЦК КП(б) БССР указвае, што ў Сурэжынскім раёне страўлі насеннай канюшыны 100 гектараў канюшыны, што ў Менскім раёне да гэтага часу не арганізавалі належным чынам малатарні і ачыны насення канюшыны.

Прычынаў адставак насеннай канюшыны, з'явіліся малатарні, загатоўкі і прыліпчэнне вынавак да аднаасобнікаў, з'явіліся існуючыя законы. ЦК КП(б) БССР і ў апошні раз папярэджвае ўсё кіраўнікоў раёнаў: «што ў далейшым па паставак няўважліва адносін і ігнараванне справы абмалоту і загатоўцы канюшыны, ад чаго-б гэта ні зыходзіла, ЦК КП(б) БССР будзе прыцягваць аднаасобнікаў да сувольнай аднаасобніцтва, аднаасобніцтва з партыі і аднаасобніцтва суду», і абавязала ў бліжэйшы дні арганізавалі справу барацьбы за выкананне паставак па насеннай канюшыне «забяспечыўшы абавязовае і безагаворачнае выкананне ўсёй работ па канюшыне да 25 верасня г. г.».

І так задача зараз заключаецца ў тым, каб неадкладна завяршыць выкананне паставак па збожжавых паставак, усмерна фарсаваць абмалот і ачыну насеннай канюшыны, выканаць гэту работу не пазней, як да 25 верасня.

І так задача зараз заключаецца ў тым, каб неадкладна завяршыць выкананне паставак па збожжавых паставак, усмерна фарсаваць абмалот і ачыну насеннай канюшыны, выканаць гэту работу не пазней, як да 25 верасня.

І так задача зараз заключаецца ў тым, каб неадкладна завяршыць выкананне паставак па збожжавых паставак, усмерна фарсаваць абмалот і ачыну насеннай канюшыны, выканаць гэту работу не пазней, як да 25 верасня.

І так задача зараз заключаецца ў тым, каб неадкладна завяршыць выкананне паставак па збожжавых паставак, усмерна фарсаваць абмалот і ачыну насеннай канюшыны, выканаць гэту работу не пазней, як да 25 верасня.

У апошнюю гадзіну

ПЕРАД ПЛЕНУМАМ ЛІГІ НАЦЫЙ

ЖЭНЕВА, 16 верасня. (БЕЛТА). Падваражжы, што італьянскі ўрад прыняў рашэнне паслаць дэлегацыю на чале з баронам Алоці на чарговае пасяджэнне Савета і сесію пленума Лігі нацыяў. Італьянская дэлегацыя прыбудзе на 21 верасня, калі правараюцца мандаты дэлегацый, а на наступны дзень.

Італьянскі ўрад рашае, што ў першы дзень дзень прызначаны неаформітым мандат аб'ясненай дэлегацыі. Мандат Алоці будзе за падпісам «караля Італіі і імператара Абсісіі», і прызначанне гэтага мандата, па думцы італьянскага ўрада, будзе рашаюцца фактычнаму прызначанню анексіі Абсісіі.



16 верасня сакратар ЦК КП(б) БССР тав. П. Ф. Гілава з групай аўраўных работнікаў наведаў будоўніцтва менскага П. Ф. Гілава абыў у правальнай работай на падрыхтоўку да ачыну Палатка будоўніцтва тав. Гайберман, сакратар ЦК КП(б) БССР тав. П. Ф. Гілава, нам. наркома асветы БССР тав. Гершон і іншыя.

Прамова тав. ВАРАШЫЛАВА

на мітынгу ў Кіеве 16 верасня

Таварышы рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы, таварышы камасольнікі, піонеры і апаўчаныя слухай сталіны прыгожы, цудоўнай Украіны! Вам і ўвайшлі абы ўсім працоўным Савецкай Украіны, ад імя Цэнтральнага Камітэта Усеагульнай Комунистычнай Партыі, ад Рабоча-Сялянскага Урада Саюза перадаю самае вялікае, самае сардэчнае брацкае прывітанне. (Апладысменты)

Таварышы, мы вуснамі калгаснікі і калгасніцы толькі што зачыталі ў майой абы партыі і ўрад у тым, што Савецкая Украіна, у прыватнасці працоўныя і цудоўнай сталіны, будучы несакарэлічнымі фактасамі нашай вялікай сацыялістычнай радзімы. Праца ў Савецкага Саюза, і ў прыватнасці ў Савецкай Украіны, велікі многа. Гэтыя ворагі шматлікі, яны рыхтуюцца па тэму, каб паспрабаваць іх раз ператварыць нашу квітнечую краіну сацыялізма ў руіны, зрабіць працоўных нашай вялікай радзімы паўднёвымі явельнікамі, якімі яны былі 19 год таму назад. Але ворагі праціпапа. Краіна Савецкая — азіны магучы 170-мільярдны калектыў, які працэсвае на ўсёх участках свайго сацыялістычнага будоўніцтва. Гэта краіна, якая ідзе свайой вялікай каротай наперад да новага чалавечай жыцця і можа з'явіць абылюбо ворагу.

Мы, таварышы, памітаем вучыцца ўспрымаючы Леніна і яго працаўнікі, якімі былі былі вайнавае аб тым, каб будучымі сацыялізм, не забываць прычыны абароны абароны будоўніцтва сацыялізма. Гэта вучыцца ў нас успрымаючы ўсім працоўным і ўсім нашай неабсяжнай краіны, памітаючы ад ачыну ачыну і калгасніцы і калгасніцы сацыялізм. Працоўныя краіны Савецкай, будучы сацыялізм і ўспрымаючы абарону свайой радзімы і пераможна звязаны з магучай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй.

Наша армія — гэта вы, наша армія — гэта вы, толькі вы, яшчэ і коф, але гэта і ваш дух, вашы мускі, вашы спадзяванні, вашы надзеі.

І мы запэўняем вас, карагія таварышы, што мы, байцы Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, валу веру ў сваю армію, вашы надзеі ніколі не апыкуем, ніколі не пераставім вас у апаўчаны становішча. (Апладысменты, вясёлае амыўленне)

Слаўны горад Кіеў, Кіеў працоўных добра памітае, на што азіны ворагі працоўных. На працягу трох год, амаль не паўтара дзесятка разоў Кіеў перахоўваў у рук і рукі, ад азіно подлага, намага ворага працоўных да другога. Працоўныя Кіева, рабочыя і работніцы добра памітаючы гучнасць гэтых падлых капіталістычных сабак, якіх тут, у Кіеве, дэманстравалі сваю нагласнасць, сваю зверства, сваю тупасць, свая дзікасць.

Мы добра памітаеце мінулае. Напа моладзь гэта мінулае вучыцца, піонеры ў асабліва, камасольнікі ў тым ліку, вучыцца гэта мінулае па кніжках і везаюць пра мінулае з вуснаў сваіх старшых брацтваў, бацькоў і матак. Гэтую мінулае ніколі не вярнуцца.

І калы-бы зараз паны, якія знаходзяцца па ружом, не маралі яшчэ раз прабаваць уступіць на сацыялізм змыслам — ім гэта не ўдасца. Урад нашай вялікай краіны, партыя, сам вялікі Сталін не раз ачыталі ўсім свету, зачыталі праўдліва, сумленна, ад належна ўсім савецкім людзям, аб тым, што наша краіна — краіна міру, краіна.

і яна па праву прэтэндуе быць апаўчанымі на ўсім свеце. Краіна Савецкая першая прапалавала разбраенне і, не глядзячы на тое, што мы велікі любім нашу Украіну, ганарымся яе арганізаванай, яе страўной і бялой вучыцца, яе выдатным узароеннем, яе прыгожасцю, мы гэту Армію, не задуваючыся, паслаў-лі на фабрыкі і заводы, на калгасы палі, разбраючы-ся-бы поўнашю, калі-б капіталістычныя краіны прынялі нашу прапанову аб разбраенні.

Але нашы ворагі і класавыя праціўнікі наогул на гэта не пойдуть. Яны баяцца не толькі нас і не стэрылі нас. Калі яны крычаць аб тым, што мы чырвоныя мілітарысты, што Рабоча-Сялянска Чырвоная Армія рыхтуецца да нападу, яны сваямо і гідка хаваюць. На разбраенне яны не пойдуть і не пойдуть, таму што баяцца свайго ўласнага нароку, баяцца сваіх уласных рабочых, баяцца заўтрашняга дня.

Наша краіна — краіна міру. Наша армія — абарона і апаўчаны міру не толькі ў нашай краіне, не толькі ў нашай краіне, але яшчэ гатовы зрабіць усё для таго, каб мір быў забяспечаны ўсёму свету. І не наша віна, што мы не можам у тых адносінных забіцца паспеху. Але калі хто спрабуе, на нашу краіну напаўці і прымуць нашых рабочых і работніц, калгасніц і калгасніц, нашу імавігенцыю, усю нашу краіну замест мірнай работы па ўважлівае вялікага прыгожы будынак сацыялізма ўзяцца за абыру — ну што-ж мы да вайны гатовы, гаварымся. (Бурныя апладысменты)

І толькі што зьявіўся з мясцовага раёна. Я бачу малады Беларускі Ваеннай Акругі, бачу тактычныя вучыні ў раёне Шапэтоўкі, які былі арганізаваны камандаваннем Кіеўскай Ваеннай Акругі, нам кіраўніцтвам камандарма першага ранга т. Якіра. Малады Беларускі Ваеннай Акругі і тактычныя вучыні Кіеўскай Ваеннай Акругі паказалі, што мы, Рабоча-Сялянска Чырвоная Армія, які ўсе рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы, сацыялізм, што мы не хара язім скарэй хлеб і праціўнікі готы гол, мы зрабілі не азіны, а некалькі аркаў наперад. Мы з сёмага класа, перайшлі ўжо ў дзевяты, а ў некаторых адносінных ужо з дзесяцігодкі «шапэтулі» прама ў вышэйшую навуцальную ўстаноў. (Апладысменты і вясёлае амыўленне)

І магу, вас, таварышы, і фель працоўных Украіны запэўняючы ў тым, што наша Рабоча-Сялянска Чырвоная Армія будзе зусім гатовая сустраць ворага, калі яму ўдасца мацца ці, калі ён зварачуецца, наперад на сацыялізм змыслам.

І ўжо не азіны раз зачыталі і яшчэ раз хачу тут, у вашай прысутнасці, паведаміць ўсім Савецкай Украіне, што ў нас ёсць азіны намер, адна пёрдал воля, што калі вораг нападзе на Савецкую Украіну, на Савецкую Беларусь, або на існуючую частку Саюза, мы не толькі не ўпусцім ворага ў межы нашай радзімы, але будзем біць яго на гэты тэрыторыі, адуць ён прышоў. (Апладысменты, рыўкі «ура»)

У гэтай майой заяве і ў тым, што я перад гэтым толькі што сказаў, што мы — Армія і краіна міру, апаўчаны міру — ніякай супраціўнасці няма.

Вайна пярпер будзе, таварышы, велікі грозная, велікі жорсткая, з учыненнем самых сціпленых, небажачых да гэтага часу нізе і ні колі ў свеце, сродкаў. І можаце са-

бе ўваць, калі гэта барацьба разгарацца на тэрыторыі нашай краіны, разбурэнне будзе на ўсёх раёнах жудасна. Таму мы так павіны рыхтавацца і не толькі мы, Рабоча-Сялянска Чырвоная Армія, але і вы, усё працоўныя, так павіны абы выхоўваць, так арганізаваны абы працоўны нашай радзімы, што калі праціўнік з'явіцца, біць яго абчызка на яго тэрыторыі. (Апладысменты, рыўкі «ура»)

Біль яшчэ такім чынам, калі ён раз і назаўбывае, прыняўшы ад нас урок, адмовіўся ад сваіх зыхіх мучыць ператварыць рабочых і калгасніцў нашай вялікай краіны Савецкай у явельнікаў. Мы павіны біць добрымі настаўнікамі, большымі выхавальнікамі і навуцнымі гэтых апаўчаны так, каб яны і ўжыкам сваім закавалі, калі яны наогул дажыць на яго тэрыторыі. (Апладысменты, рыўкі «ура»)

Таварышы, мы паведаміў камандуючы Кіеўскай Ваеннай Акругі т. Якір, што ў вас зараз прахоўваецца дэкада прапаватрнай абароны. Гэта велікі добра. І вітаю ўсёх таварышоў, якія прымаюць у гэтым ачыну ўдзел. Ім азіны чалавек, не толькі слухайна, выдатнага сталічана Кіева, але і наогул усёх нашых населеных пунктаў, не можа не прымаць ўдзелу ў арганізаванай прапаватрнай абароны. Ачыны асабліва бяхтрахонна, жако ў любы момант, калі вораг гэтага жако, дасягнуць любога пункту, нават паліты, таварышы, у асабліва ў гэтым прыгожым цудоўным горадзе Кіеве арганізавалі прапаватрную абарону па-сапраўнаму, як треба.

Наша такой зброі, якая-б не мела супроць себе прапаватрны, якая-б не мела супроць себе сродкаў абароны, актыўнай абароны. І авіяцыя ў тым ліку не ўсеагучна, калі арганізавалі справу, як след, то і авіяцыя вялікай баяне зрабіць.

Нашы гарады прыкрыты і не толькі зніжымі гарматамі, яны прыкрыты і нашымі слаўнымі авіяцыйнымі часамі, нашымі выдатнымі дэткамі.

Давольце, таварышы, падзякавайце вам за прывітанні, якія я прымаю, ад пратэініка Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і якія я перадам і Цэнтральному Камітэту партыі і ўраду і нашаму роднаму вялікаму Сталіну. І перадам таварышу Сталіну — сталіны Савецкай Украіны, але і ўсёй Украіны ў цэлым — сапраўдны, выдатны савецкі калектыў, які не толькі працуе па-стаханавска, не толькі з'яўляецца астраўшчыкам, арганізатарам стаханавскай металу працы на будоўніцтву сацыялізма, але і ў той жа час з'яўляецца калектывам, у любых момант гатовым апаўчаны магучымі магучымі раты Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і стаць шчыльнай часткай на абарону вялікай сацыялістычнай радзімы.

Няхай жыць працоўныя прыгожы, квітнечай Савецкай Украіны і яе слаўнай сталіцы Кіева! Няхай жыць наша магучая партыя і яе слаўны украінскі атрад на чале з таварышамі Касіорам і Пастыпчанам!

Няхай жыць ўрад Савецкай Украіны і яго кіраўнікі таварышы Пётроўскі і Любчанка!

Няхай жыць наша вялікая Усеагульная Комунистычная Партыя, партыя Леніна — Сталіна і наш вялікі геніяльны правальнік таварыш Сталін! Ура! (Бурныя, праціўныя аваяцыя, рыўкі «ура»)

Новая перамога савецкай авіяцыі

ЦК ВКП(б) — таварышам СТАЛІНУ і КАГАНОВІЧУ
СНК СССР — таварышам МОЛА ТАВУ
Нармацыйна-прам — таварышам ОРДЖАНІДЗЕ
МК і МК ВКП(б) — таварышам ХРУШЧОВУ

Выканаўчы заданне партыі і ўрада па стварэнню скорастных пасажырскіх самалётаў, калектыў Цэнтральнага аэра-гідрадынамічнага інстытута (ЦАГІ) і заводу вопытных канструкцый авіяструяваў і пабудоваў вопытных ўзроў такой машыны — «АНТ-35».

15 верасня самалёт «АНТ-35», пилотуемы пэф-пілотам ПАГІ, Героём Савецкага Саюза тав. М. М. Громыным, зрабіў пералёт з Масквы ў Ленінград і назад у рэкордна-кароткі тэрмін, павярнуўшы дыстанцыю ў 1.226 кілометраў за 3 гадзіны 38 мінут, з сярэдняй хуткасцю 350 кілометраў у гадзіну. Самалёт меў на борту 7 чал. экіпажу і пасажыраў.

Калектыў ЦАГІ і заводу вопытных канструкцый абыце вам не спыніцца на дасягнутым і весті барацьбу і надалей за стварэнне самалётаў яшчэ больш высокай якасці, забяспечваючых магучасць нашага паветранага флота і абарону нашай вялікай краіны.

Нам, начальніку ЦАГІ А. І. НЕКРАСАУ,
Канструктар самалёта «АНТ-35» А. А. АРХАНГЕЛЬСКІ,
Дырэктар заводу вопытных канструкцый А. А. ОСІПАУ,
Сакратар парткома ЦАГІ Н. В. БАБУШКІН,
Сакратар парткома заводу вопытных канструкцый
Н. І. ДЗЕДНОУ.

16 верасня 1936 г.

Перад прылётам тав. В. М. Молакава ў Маскву

ЗАХОПЛЕНЫ ЯГО ПАЛЁТАМ

Працоўны нашай радзімы перамога захапіла ўсё мажучасцю і адвагай Молакава. Усім памятна бліскучая, самаадданая работа Молакава па выратаванні чалавечай паў. Молакаў зьяў тады з крэй вайбольшую колькасць чалавечай паў. Ён зрабіў 12 раёсаў, у часе якіх перавёз на матэрыял 39 чалавек.

Зараз Молакаў закінчывае свой выдатны арктычны пералёт. У Арктыцы ён ачытае сабе, як дома. Байай, няма ў нашай краіне пана, які так добра ведаў бы Савецкую Арктыку, зрабіў-бы стэрылі для яе заваявання, калі-б Молакаў. Ён прыхоўваўся ўжо рабіць каласальны пералёт: у прыватнасці, ён мае равы прапрабуй шлях паміж Масквой і прыдвор'ем Амерыкі — Берытэгам пралівам.

Мы захоплены яго пералётам. Ён зрабіў яго ў найтруднейшых метеаралягічных умовах, калі капырныя надвор'е Арктыкі неаднаразова суніла яму стэрылі непрыемнасці. Але Молакаў не баўся ні ветру, ні туману. Ён не толькі бліскава выканаў сваё заданне, але, дзякуючы сваім актыўным пошукам, у раёне Лэйкона выявіў атулены самалёт «П-2».

Молакаў — чалавек бліскучай тэхнікі, сталёвай волі і рашучасці. Ён усваявае гераізм і мужнасць савецкіх пілотаў, гатовых аддаць сваё жыццё на карысць нашай радзімы.

Прывітанне адважнаму сакалу, мужнаму заваявальніку Арктыкі!

Героі Савецкага Саюза
ЧКАЛАУ, БАЙДУНОУ, БЕЛЯКОУ.

СУСВЕТНЫЯ РЕКОРДЫ ПАЛЁТУ НА ПЛАНЕРЫ

МАСКВА, 17

А. НОВІКАЎ-ПРЫБОИ

НАВАБРАНЦЫ

Захар Кулікаў з навабранства знаходзіцца са мной у адным узвоізе. Мы былі з ім аднолькавага росту, та- му, выстрайваліся на двары флота- кага аэкіпажу для маршпруту, стана- віліся радам. Адарваны ад любімай жонкі, з якой пазнаёміўся толькі пе- рад прызывам, ён першы час быў прымушаны новай абстаноўкай быць, чым іншы навабранцы. Не глядзячы на маладосць, яго вышуквае аблічча з вылікім носам, абскроўленае вясковымі нястачамі, рэдка ўсміха- лася. Пры сваёй малаціменнасці гага быў выключна кемлівым хло- пец. Хутка ў ім выявіўся адзін пры- рожаны запал — пераімаць усе- кую справу самавучкай. У вёсцы яму не было дзе разгарнуцца, а тут, на што ні паглядзеў-бы ён, як ад- разу рабіўся майстрам на ўсе рукі. Таварышы на службе азіўляліся, як спырта ён падняў імі боты, не буючы ніколі шаўном, перакрой- ваў казёныя штаны ці фланелевыя сарочкі, прыдазвалячы іх пад рост тых, кім яны былі атрыманы. Дз- лубога замка ён мог зрабіць новы ключ замест згубленага, падлавіць газавінік, які стаў. А разабраны не часткі вінтоўку ў зноў сабраць не для яго роўна нічога не каштавала. Гага ён мог зрабіць нават з звычай- нымі вачыма.

— У цябе нос не ў параку — прачысьці! — Мы прадаўжалі свае страйковыя за- няцкі а Кулікаў, вылучаны з узво- да, стаў на вошчыбе і на арацкаў дзесяці-пятнаціці мінут гучы сма- каўся. Гага паўтаралася з дня на дзень. Апрача таго, Карасіч пры- зраўраў да яго, што ён не ўмеў ад- лараць чэць, і прымушаў ля яго асабівае вучэнне. Ён прымушаў Кулікава праходзіць міма сцяна, што стаў у двары, і казыраць дрэву, як афіцэру. Пры нашым вяртанні жыў дахматы сабака з дварнікаж.



На мянушцы Трысець. Стары, з па- шпаложаным пазнакомкам, ён не мог ужо бегаць. Карагіч стаяў ля яго, каб сабака паслухмяна ішоў па каўчанне, няграбна раскатуліваючы заднія ногі. Кулікаў павінен быў іці яму насустрач і за тры крок- і прыфарыцца з ім, становіўся ў фронт, быўшым перад адміралам.

Карагіч вытрымаў зноўкім тонарам: — Дрына, Кулікаў! Адстаіні! Паўтары!

І зноў пачыналася каменца, над якою, аднак, ніхто з нас не скаяўся. Гага было вышэй нашага разумення, асабіва пасля тагоіх гутарак на ўроку пісьменства аб выскіім арка- з абірэрскага чыну. Як-жа гага та- к? Нах настайліва ўнушаў чы- габлібышоу павату да начальства наогул. Не толькі адмірал, але кожны афіцэр быў для нас усмагутным богам. А тут выхадзіла наадварот: нават адміральскія ўшабуванні ка- даваліся нейкім паршываму ка- зыраўшаму сабаку. У нашы голавы, забітыя найстражэйшымі правіламі чынававажання, Карагіч сваімі вы- хадкамі ўносіў сумнішчу. Мы былі наўпэўнены, і піхто з нас не ведаў, што і падумаць аб такім, як зва- лася нам, пагардлівым паршывамі вайсковай дысцыпліны.

Навабранцы зносна пасмеіваліся над такім параўнаннем, знаходзячы яго правільным. Але нехта з іх пе- рэдаў пра гага Карагічу. Ён стаў абыходзіцца з намі яшчэ больш су- роў. У асабінасці хаставалася ад яго Кулікаву. У сваёй погме па- мотніч інструктара ўсяляк зхвацьва- ся з яго.

8 ЦЭНТНЕРАЎ ІЛЬНОВАЛАКНА ЗА ЗМЭНУ

ОРША. Машыніст ільнотрапаль- най машыны «Антонана» калгаснік калгаса «Чырвоны сад», Зубаўскага сельсовета тав. Шаўна Кандрат, аў- талаўны тэхнік работы машыны перакраўу леташні ўсесаюзны рэкорд па выкрасці ільновалакна. Што-

звенна выпрацоўвае 7 цэнтнераў. А 9 верасня за змену выпрацоўваў 8 цэнтнераў 17 і 18 нумарам. Тав. Шаўна Кандрат змагаўся за што- дзённую выпрацоўку 10 цэнтнераў ільновалакна.

М. РОСІН, А. КАСЦЮКЕВІЧ.

НАРАДА КАЛГАСАУ, ЯКІЯ РАЗВОДЗЯЦЬ КОК-САГЫЗ

19 верасня ў кіраўніцтве «Главар- аніа» Наркамшапрама СССР у Маскве адбудзецца нарада калгасні- каў, якія вырошчваюць каучукасо- кок-сагыз. У гэтай нарадзе пры- муць удзел прадстаўнікі 4 калгасаў БССР, якія дабіліся поспеху ў вы- рошчванні кок-сагыза.

Калгас «Чырвоны зорка», Глу- скага раёна, сбраў з гектара 28 кілаграмы насення кок-сагыза за- мест з кілаграмаў на морме. Аб сваім вопыце работы расказаў на на- радзе брыгадэр гагага калгаса Дз- белка Ал калгаса «Падпалка», Сма- лівіцкага раёна, які сбраў з гекта- ра 16 кілаграмаў насення кок-сагыза, аса- зва на нараду паловычына Яку- біцкая. (ВЕЛТА).

4 МІЛЬНЭ ШТУК ЦЭГЛЫ — СЫРЦУ ЗВЫШ ПЛАНА

Пасяліны завод № 6 у Гомелі трэ- ста Велбуматэрыялаў дэталіроваў выкаваў галавы план па прыцы- сярцу. Ён выпусціў звыш 20 мільянаў цагляна замест 13 мільянаў у 1935 годзе. Завод абавязваў да капа- гады выпусціць звыш плана лічце 4 мільёны штук цаглы-сырцу.

МАГЛЕУСКАЯ МТС ВЫКАНАЛА ПЛАН НАТУРАПЛАТЫ

МАГЛЕЎ. (Па тэлеграфу). Калгас Маглеўскай МТС 15 верасня выканалі галавы план па натурал- ладзе за работу праектараў на 100 проц. Ззнана 1000 тон ярына. Дырктар МТС ВАНЧУК.

ЧАЦВЕРТЫ УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД ТАВАРЫСТВА ЧЫРВОНАГА КРЫЖА

28 верасня ў Менску адкрываецца 4 усебеларускі з'езд таварыства Чырвонага крыжа і Чырвонага поў- мессяна.

ВЕЛАСАНІТАРНАЯ ДРУЖЫНА

У вучэбных па праіпаветранай абароне Менска прымае ўдзел веласанітарная дружына маскоў- скага абласнога дома санітарнай абароны Чырвонага крыжа. Дружыні- ны-комсамоўкі, работніцы аўтазаво- да імя Сталіна і заводу «Шарыкавал- страваў прадоўжэння, які тры- ба перавозіць пашпарты на спе- ціальна прыстаўленых веласіпед- з насілкамі. ЦК Чырвонага крыжа БССР паставілі арганізаваць і ў Менску такую веласанітарную дру- жыну.

У большасці раёнаў рэспублікі прайшлі раённыя канферэнцыі та- варыства. Зараз ідуць канферэнцыі ў аграцях і астатніх раёнах. Мен- ская гарадская канферэнцыя тава- рыства адбудзецца 20 верасня.

ТАВ. РАКОШЫ — ГАНАРОВЫ КАЛГАСНІК

Калгаснік сельгасарцелі «Энер- гія», Клімавіцкага раёна, на агуль- ным сходзе абраў ганаровым чле- нам калгаса тав. Ракошы, вядомага венгерскага рэвалюцыянера, які пакутуе ў фаншынскай турме.

У таварыстве Чырвонага крыжа налічваецца зараз 120 тысяч чле- наў. 53 тысяч працоўных БССР залі- цілі нормы на ачыток «Гага» да са- нітарнай абароны. На прадырме- ствах, жактах, саўгасах і калгасах налічваецца 5650 санітарных па- стоў.

На імя Ракошы выдана прадоў- жэнная кніжка № 113, на якую ўжо налічылі 200 — прапаліцы. Усеь- леты ў гэтакі раён рэспублікі для акавання хуткай механізацыі даламоў.

Другі ўсесаюзны з'езд тавары- ства Чырвонага крыжа і Чырвонага поўмессяна адкрываецца ў Маскве 5 кастрычніка.

Вялікую работу прарабіла сані- тарная авіяцыя Чырвонага крыжа. За 6 месяцаў былі зроблены 62 вы- леты ў гэтакі раён рэспублікі для акавання хуткай механізацыі даламоў.

З'яўляецца самадзейнасцю ра- ботнікаў паштовай сувязі

У памяшканні 6. польскага тэат- ра з 17 да 19 верасня праводзіцца ўсебеларуская алімпіяда мастацкай самадзейнасці работнікаў паштовай сувязі. У праграме алімпіады — выстужэнні заслаўскага, студэнтаў і менскага самадзейнага калектываў.

Драматург менскіх работнікаў паштовай сувязі ставіць п'есу Кірэона «Цудоўны сілаў».

Лепшыя выкаваўцы будуць прэ- міраваны, а частка іх паслана на ўсесаюзную алімпіяду мастацкай са- мадзейнасці.

Перажлаў М. БАЛАШКОЎ.



Выкаваўцы дзінчатага саду калгаса «Новы шлях» лібскай швейнай фабрыкі «Сідга Індустрыяльцы» ў часе арацкаў у садзе.

Па гарадах і раёнах БССР

Наркамат комунальнай гаспа- даркі Беларуд паставілі пубудаваць у 1937 годзе электрастанцыі ў Ка- паткевічах і Даманавічах, Мааўскрай- страваў Капіталукаладанні на буда- ўніцтва станцыяў у 1937 годзе выза- чаны на 100 тыс. руб.

БЫЛЫЯ НАСТАЎНІКІ ВЯРНУЛІСЯ У ШКОЛЫ

600 былых настаўнікаў БССР вярнуліся на педгагігчыную работу. Большасць з іх, у тым ліку 60 былых настаўнікаў Менска, выехалі ў раённы рэспублікі, дзе працуюць у малодшых класах пачатковых і ня- поўных сярэдніх школаў. Па сваёй кваліфікацыі гага пераважна вы- кладчыкі матэматыкі, мовы, літарату- ры, хіміі і прыродазнаўства. Перад выездам да месца работы частка на- стаўнікаў праслухала ў Менску на спецыяльных курсах цыкл лекцыяў аб метадзічых выкладанняў.

ЗЛОСНЫ АЛІМЕНШЧЫК

ЛОЕЎ, 17 верасня. Доўгі час ухі- ляўся ад уплаты аліментаў сваёй жонцы Кунаковай Агне Яхнар па- обітка Капнова Краўчанка Рыгор. 14 верасня ён быў затрыман мільцыяй і аддан пад суд. За зноснае ўхіле- нне ад уплаты аліментаў на ўтрыман- не свайго дзіцяці Краўчанка асу- джана да 2 год пазбаўлення волі. (БЕЛТА).

У калгасах «Другая падпалка», Падгайніцкага сельсовета і «Чыр- ный партызан», Талчачоўскага сель- совета, Шклоўскага раёна будуюцца новыя пачатковыя школы. У 1937 годзе яны дадуць на 2 тыс. штук цаглы. Калгасам, якія будуць новыя за- воды, адлучаць даўгатарымныя кре- дыты.

ВЫПРАУЛЕННЕ ПАМЫЛКІ

У маі ў нашай газеце было зме- шчана пісьмо настаўніка Макараві- ча пад загалоўкам «Хабарнік». У пісьме ўказвалася, што стар- шыня Дрычынскага сельсовета, Сылваніцкага раёна Жук Ліпюк бі- раў хабар, пэсна звязан з варажымі элэмантамі і т. д.

АД РАГАЧОУСНАГА РК КП(б)В

Упрадзёну кадыляцкую картку ўзору 1936 г. ва № 0540792, выданую Рагачоўскім РК КП(б)В на імя тав. Песіна Ехіля Зуева, і кадыляц- кую картку ўзору 1936 г. за № 0550004, выданую Гарадзіцкім РК КП(б)В на імя Майсеева Ефрэма Іва- навіча, лічым неспраўдлівым.

ГАНДЛЁВАЯ ХРОНІКА

Для лепшага аснабжэння насель- ніцтва Менска фруктамі і га- роднінай «Гастраном» адкрыў на Украінах горада 5 ларкоў. «Галоў- кісерверы» арганізаваў 5 ларкоў, Велбуматэрыялаў адкрыў 14 палежак, Ілюдэатрост — 8 палежак.

У Менску адкрываюцца 5 пунк- таў па продажы старых рэчэй. Та- вараў для гэтых пунктаў будзе па- ступаць ад існуючых скаўчачых пунктаў. Пры ўноў адкрытых пунк- таў будуць арганізаваны майстэрні для аднаўлення адзення, абутку і інш.

ПАВЕДАМЛЕННІ

20 верасня, роўна ў 7 гадзін ве- чаў, у памяшканні дома Партактыва (вядомы зал) для гарадскога кома- ндскага аэкіпа і прынальдыстаў адбудзецца дэклад тав. Прыпца — «Фаншынскі мясцэ у Іспаніі».

НАРАДА ПА ПЫТАННЮ ЯКАСЦІ ПРАДУКЦЫ

19 верасня ў 7 гадзін нарада ў рэдакцыі «Звязды» (Совецкая, 63, 3-ці павер) адбудзецца НАРАДА па пытанню якасці прадукцыі. На нараду запрашаюцца прадстаўнікі Наркамунтаўдла, Гаспланаў, Хлопказбыта, Саюзатпалатараў і інш. гандлюючых арганізацый, Наркамшапрама, Белшвейтэста, Белкуртрэста і інш. гаспадарчых арганізацый, прадстаўнікі і стахановцы швейных, трыкатаных і скура- абутковых прадпрыемстваў Менска (фабрыкі імя Каганова, імя Тэльмана, «8-е сакавіка», «Кастрычнік», імя Крупецкай, «КіМ», «Чырво- ны тэкстыльчыны», завада «Большэйск», трыкатанай арцелі імя Крупецкай і швейнай арцелі «Пропетарый»).

Ч. в. в. адзнагнага рэдактара А. П. ДЖЭЛЮК.

20 ВЕРАСНЯ ў 7 гадзін вечара, у клубе жылкааператцы (Ракаў- скага, 13)

Абдудзецца ПЛЕНУМ жыллёвай секцыі разам са старшынмі жактаў, старшынмі жактаўскіх дэпутацкіх груп і аінтывам жактаў. Парадан дня: 1. Даклад дырэктара рэмантара Гаржыласаза і жылземкіраўніцтва аб хойзе капітальных рамантаў. 2. Даклад старшыні Гаржыласаза аб надрыхтоўцы да зімы. Просьба з'явіцца без спазнення. Бюро жыллёвай секцыі горсавета.

Гарадская КАНФЕРЭНЦЫЯ ЧЫРВОНАГА КРЫЖА абдудзецца 20 верасня, у 7 гадзін вечара, у клубе Соўгандальска- чых, (пог вуліці Комуністачай і Энгельса). ПАРТГРУПА канферэнцыі — у 6 гадзін 30 мінут.

Памышанне ВДТ-1 Спектаклі ВЕЛДЗЯРЖЭТРА ОПЕРЫ І БАЛЭТА СЕННЯ, 18 верасня, «БУГІНЫ ОНЕГІН» Опера ў 3 дзеях, 7 квалітах Мва. Чайкоўскага Билеты ў касе тэатра. Свіна-абалемент № 4. Прадудзецца прыём заявак на ста-ція месцы. ПРАЦЭС аб ТРОХ МІЛЬНЭНАХ «СПАРТАК»

Гукавы кінатэатр «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ». Ад 19 верасня гукавы мастацкі фільм вытворацы «Мосфільм» «МЫ з КРАНШТАТА» Рэжысэр Е. ДЗІГАН. У галоўных ролях: Г. БУШ УЕУ, В. ЗАЙЧЫКАЎ, ІВАКІН, ЕСІПАВА, КІРЫЛАЎ І ЖАКАЎ.

«САЮЗМАРГСНАБЗЫТ» і яго нанторы на мясцах прадаюць у любой колькасці смач- ныя соусы — МАЙОНЭЗЫ. МАЙОНЭЗЫ — згатаваны на рафінаваным (ачышча- ным) масле з дабаўленнем янчага жаўтка, волата, цукру, гарчыцы, таматаў, хрэну і корнішоў. МАЙОНЭЗЫ — аўсім гатовай прыправа і служыць для прыправы салатаў, вінгретаў, халодных, мясных і рыбных блюў. МАЙОНЭЗЫ — вельмі смачны, яны маюць 70 проц. ачышчанага эластэчнага масла без спецыфічнага паху. Для прыпраўкі алейной порцыі згатаўленага блюда река- мендуецца браць сталовую лыжку майонезаў. МАЙОНЭЗЫ — узабужае ацетат і стварае прыячотыя ўмовы для стравання. Рэцэптура і прысе згатаўлення соусаў-майонезаў — распрацаваны навукова-даследчым інстытутам харчавання пад кіраўніцтвам загадчыка аддзела кулінары прафэсара Вілен- кіна. МАЙОНЭЗЫ — згатаўляюцца трох відаў: рыбныя, га- родніныя і мясныя. ПАТРАБУЮЦЕ соусы-МАЙОНЭЗЫ ва ўсіх магазінах «Ва- алда», «Гастраном» і іншых харчовых магазінаў. Пры асцутнасці майонезаў у магазінах пішыце па адрасу: гор. Новабеліца, нантора «Саюзмаргснабзыт».

СПЕРМОКРИН ІСПЫТАН КЛІНІЧЕСКА, РЕКОМЕНДОВАН ВРАЧАМИ ПРИ АРТЕРИОСКЛЕРОЗЕ, ПОЛОВОЙ ОБЩЕЙ НЕВРОСТИИ, СТАРЧОЙ СЛАБОСТИ, МАЛОКРОВИИ - ПРОЧ. ЖАДАЮ АТРЫМАЦЬ РАБОТУ ГАЛОЎНАГА

Да ведама падпісчыкаў на падпісныя выданні ОГІЗ'а ВЫШЛІ з ДРУКУ і рассылаюцца падпісчыкам наступныя тамы падпісных выданняў: Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса — 12, 15, 18, 20, 27 тома. История гражданской войны — 1 том. Избранные произведения В. И. Ленина в 6 томах — 4 и 5 тома. Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Ушакова — 1 том. Толковый словарь Даля — 1, 2, 3, 4 тома. Сбор творца А. М. Горького (на беларускай мове). Тамы 5-6, 7-8. Собрание сочинений Щедрина — 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 17 тома. Сбор творца Шопан-Алейхема (на яўрэйскай мове) — 1, 2, 4, 5 тома. Сбор творца Мендзале Мойкер-Сфорым (на яўрэйскай мове) — 3, 6 тома. Большая советская энциклопедия — 22, 27, 29, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64 тома. Усе падлічкі г. Менска, не атрымаўшы па якіх-небудзь прычынах укавання тамы, могуць дабра за атрыманнем іх. У адваротным выпадку неатрыманне кніг (таровых тамоў) будзе лічыцца як адказ падпісчыкаў іх атрыманьня і ўноў выхадзі- чыя тамы ім выдывацца не будуць. Падпісчыкі, якія пражываюць у раёнах БССР і не атрымаўшы сваё адказ, аб адрас, на які атрымаў апошні том выдання, якія тамы мае, нумар захаў, а тасамса згоду аб атрыманні кніг у далейшым. Усе запятанні накіроўваць па адрасу: Менск, Совецкая 73 (пасаж), аддзел падпіскі Беларудзялення КОГІЗ'а.